



Сусветная буржуазія нас ненавідаць, яна стварае нам розныя перашкоды і рыхтуе нам вайну. І адзіныя нашы саюзнікі і прыцэлі ў барацьбе супроць імперыялістычэскага буржуазнага ўладарства і прыгнечаных народаў ўсходу. Дзякуючы іх падтрыманню і дапамозе, мы з поспехам адбіліся і будзем адбівацца ад націску сусветнай буржуазіі.

Таму ўсякае рэвалюцыйнае выступленне працоўных, дзе-б яно ні было, усіякі поспех рэвалюцыйнага руху, гэта—першая дапамога Савецкаму Саюзу. А такіх выступленняў і поспехаў за апошнія гады было ня мала.

Усеагульная забастоўка і забастоўка гарнікаў у Англіі, выступленні рабочых ва Францыі і ў іншых краінах з паводу пакарання сьмерцю ў Амэрыцы Саю і Ванцаці, паўстаньне ў Вене, хваляваньні ва французскім флэце і арміі, бязупынныя забастоўкі ў Нямеччыне і ў іншых краінах, рост сялянскага руху ў Румыніі і Баўгарыі, паўсюднае ўзмацненьне ўплыву камуністычэскага фактара ў краінах, падпарадкаваных імперыялістычнаму імпульсу.

І вось тут важна, каб на выпадак вайны працоўныя буржуазных краін, пад кіраўніцтвам камуністычэскага ўладарства, выкарысталі свой абавязак. Важна, каб салдаты Польшчы, Румыніі і інш. краін адмаўляліся ісьці ў бой супроць Чырвонай арміі і браталіся з ёю, каб рабочыя Францыі, Англіі, Нямеччыны, Чэха-Славакіі адмаўляліся выабляць зброю для вайны супроць Савецкага Саюзу, каб маракі і чыгуначнікі зрываўлі перавозку гэтае зброі, каб усюды ў абарону Савецкага Саюзу адбываліся дэманстрацыі і ўсякія іншыя выступленьні, якія ў далейшым перайшлі-б і ва ўзброеныя паўстаньні.

Ужо зараз камуністычная партыя павінна ўпарта, самааддана, на гледзячы на расстрэлы і турмы, падрыхтоўваць працоўных буржуазных краін да таго, каб будучую імперыялістычную вайну абярнуць у грамадзянскую вайну супроць капіталістычэскага ўладарства, як гэта зрабілі працоўныя Савецкага Саюзу ў 1917 годзе.

## Ленінскія лезунгі прасякаюць у новыя краіны

Ад часу апошняга кангрэсу Камуністычнага Інтэрнацыяналу міжнародны рабочы рух прайшоў вялікі шлях. Ясна і выразна Ленінскія лезунгі прасякаюць у новыя краіны, на новыя тэрыторыі, да новых народаў. Паўднёвая Амэрыка ўяўляе сабой ўцягнуты ў арбіту камуністычнага руху, у Кітаі камуністычная партыя складаецца пад ударамі контррэвалюцыйных катаў. У Японіі камуністычная партыя ўяўляе сабой пачынае выступаць на гістарычным полі бою, як самастойная баявая адзінка. У Індыі мы напярэдадні новага ўздыму.

## Харантар эпохі патрабуе складанай і умелай тактыкі

Абставіны, у якіх прыходзіць працаваць партыям Камуністычнага Інтэрнацыяналу, моцна зьмяніліся.

Шосты кангрэс зьбіраецца ў абставінах росту супярэчнасці капіталістычнай сыстэмы, у абставінах росту антаганізму паміж СССР і капіталістычным сьветам. Гэтыя супярэчнасці прывядуць да гіганцкіх класавых бою, ад выніку якіх залежыць лёс чалавецтва. Такіх бою яшчэ ня ведала гісторыя міжнароднага рабочага руху. Мы павінны адыйсьці з кангрэсу, узбагачаныя калектыўным вопытам, адыйсьці з яснаю праграмаю, з выпрацаванай тактыкай. Кангрэс павінна даць зарад сэкцыям. Камуністычнага Інтэрнацыяналу для работы на працягу раду бліжэйшых гадоў.

Дазвольце мне адкрыць шосты кангрэс Камуністычнага Інтэрнацыяналу воклічам: «Няхай жыве сусьветная рэвалюцыя».

Прамова т. Бухарына накрываецца бурнымі воплескамі кангрэсу. Дэлегаты ўстаюць і плячэ Інтэрнацыяналу.

## Выбары прэзыдыуму

Пасьля ўступнай прамовы т. Бухарына, кангрэс прыступіў да выбараў прэзыдыуму, у склад якога ўвайшлі: т. т. Клара Цэткін, ад УсеКП(б)—т. т. Сталін, Бухарын, Молатаў, Мануільскі, Пятніцкі, т. т. Бэл, Мэрфі, (Англія), Тэльман, Рэмзле (Нямеччына), Кашэн, Сэмар (Францыя), Лі-Куанг, Чун-Чан-Чэн (Кітай), Фостэр, Леўстон, Карлстон (нэгр) (П. А. Злучаныя Штаты), Сэра, Гарляндзі (Італія), Сарыс (Грэцыя), Ілек, Запатоці (Чэха-Славакія), Настржова, Ленскі (Польшча) Куусінен (Фінляндія), Эмсэрдэ (Швайцарыя).

## Парадак дня кангрэсу

Па прапанове прэзыдыуму кангрэс прыняў наступны парадак дня:  
1) а) Справаздача Выканкому Камінтэрну, б) справаздача Інтэрнацыянальнай кантрольнай камісіі, в) справаздача выканкому КІМ.  
2) Праграма Камуністычнага Інтэрнацыяналу.  
3) Аб мерах барацьбы з небяспэчнаю імперыялістычнаю вайною.

## Прывітаньні братэрскіх кампартый

Потым з прывітаньнямі выступаюць прадстаўнікі братэрскіх кампартый.  
Першым выступае, сустрачаны бурнымі аплядысмантамі, прадстаўнік кітайскай кампартыі тав. Чун Чан-Чэн.  
— Мы панеслі цяжкія страты,— гаворыць ён,—але апошнія падзеі—антыяпонскі рух, паўстаньне сялян і г. д.—усё гэта даводзіць, што нарастае новая рэвалюцыйная хваля. Кампартыя Кітая ўзбуджана, што пры падтрыманьні ўсіх сэкцыяў Камінтэрну, яна зможа вырашыць цяжкія задачы, што стаяць перад ёю.

Ад імя японскай кампартыі выступае т. Катаяма.  
— Зараз,— гаворыць ён,— усё імперыялістычнае групоўкі выдзіць за ядзду барацьбу для задушэньня рэвалюцыйнага руху ў калёніях. На Далёкім Усходзе самым магутным імперыялізмам зьяўляецца імперыялізм японскі. Кампартыя Японіі павінна адзіным фронтам з кампартыяй Кітая панесці наступленьне на крэпасць імперыялізму на Усходзе—Японію.

Ад імя фэдэрацыі камуністычных партый Паўднёвай Амэрыкі з прывітаньнем выступае Лацэрда.  
— Мы вітаем,— гаворыць ён,— Камінтэрн, як шляхаводную зорку для рэвалюцыйных рабочых усяго сьвету, як адзінага барацьбіта з сацыялізмі, зраджанымі і імперыялізмам. Кампартыі Паўднёвай Амэрыкі прыходзіць вельмі цяжкаю барацьбу з імперыялізмам Злучаных Штатаў. У гэтай барацьбе мы чакаем падтрыманьня ад кампартый Эўропы і Паўночнай Амэрыкі.

Ад імя МК УсеКП(б) і маскоўскага пралетарыяту з прывітаньнем выступае т. Ротаў.

Прамова т. Бухарына накрываецца бурнымі воплескамі кангрэсу. Дэлегаты ўстаюць і плячэ Інтэрнацыяналу.

## Прамова т. Кашэна

Ад імя кангрэсу з адказнаю прамоваю на прывітаньні дэлегацый выступае член прэзыдыуму кангрэсу французскі дэлегат т. Кашэн. Спатакні гучнымі воплескамі, ён ад імя дэлегатаў кангрэсу абяцае маскоўскім рабочым і чырвонаармейцам перадаць іх прывітаньні пралетарам усяго сьвету. Калі дэлегаты маскоўскіх рабочых,—кажа т. Кашэн,—заклікаюць нас зрабіць сацыяльную рэвалюцыю ва ўсім сьвеце, гэтыя словы выклікаюць у нас глыбокае хваляваньне. Таварышы рабочыя расказалі нам аб выніках сваёй упартай працы па аднаўленьні народнага гаспадаркі СССР. Дэлегаты кангрэсу мелі магчымасьць самі, асабіста пераканацца ў поспехах, дасягнутых СССР.

Пабываючы на маскоўскіх фабрыках і заводах, хто немальні гадоў ня быў у СССР, той здзіўлен прагрэсам гэтай краіны. Для дэлегатаў кангрэсу вялікай радасьцю зьяўляецца канстатаваць поспехі расійскіх рабочых. Мы ніколі ня царпелі недахвату давер'я да расійскай рэвалюцыі, але, што мы бачым зараз, той вялізны размах сацыялістычнага будаўніцтва, які мы наглядзем у СССР, зьяўляецца для нас залогам поўнай і канчатковай перамогі сацыяльнай рэвалюцыі».

## Прамова тав. Тэльмана

Нямецкі дэлегат т. Тэльман вітае дэлегаты маскоўскіх рабочых і чырвонаармейцаў ад імя рэвалюцыйнай рабочай класі Цэнтральнай і Заходняй Эўропы. Тав. Тэльман адзначае рост небяспэчнай імперыялістычнай вайны супроць СССР. Прамоўца падкрэсьлівае, што сацыял-дэмакраты ўсюды падтрымліваюць падрыхтоўку імперыялістычнай вайны і маскуюць гэта падрыхтоўку дэмагагічнымі ськазамаі.

Тав. Тэльман прапануе арганізаваць міжнародны тыдзень пад лэзунгам абароны СССР ад ваеннай небяспэкі.

## Прывітаньне чырвоных франтавікоў

Нямецкі дэлегат Шнелер агалашае прывітаньне кангрэсу ад чырвонага саюзу франтавікоў Нямеччыны. Прывітаньне падкрэсьлівае, што VI сусьветны кангрэс Камуністычнага Інтэрнацыяналу зьбіраецца пад знакам росту і ўмацаваньня камуністычнага руху і, адначасова, у перыяд канцэнтрацыі сіл ворагаў пралетарскае рэвалюцыі, супроць СССР і супроць камунізму. Прывітаньне заклікае клятву чырвоных франтавікоў, у якой апошнія абяцаюць дзяўчых і заўсёды змагацца за СССР і за перамогу сусьветнай рэвалюцыі.

Учора, 18 ліпеня ранішняга пасяджэньня кангрэсу ня было. На вачэрнім пасяджэньні 18 ліпеня з дамавом выступіў т. Бухарын.

сусьветнай буржуазія нас ненавідаць, яна стварае нам розныя перашкоды і рыхтуе нам вайну. І адзіныя нашы саюзнікі і прыцэлі ў барацьбе супроць імперыялістычэскага буржуазнага ўладарства і прыгнечаных народаў ўсходу.

Таму ўсякае рэвалюцыйнае выступленне працоўных, дзе-б яно ні было, усіякі поспех рэвалюцыйнага руху, гэта—першая дапамога Савецкаму Саюзу. А такіх выступленняў і поспехаў за апошнія гады было ня мала.

У СССР наадварот, усё развіццё тэхнікі накіравана на паліпшэньне становішча рабочае класу. Там 10-ці гадзіны і 12-ці гадзіны рабочы дзень, а дзе ёсьць яшчэ 8-мі гадзіны рабочы дзень, дык робяцца сталыя спробы да яго адмены і павялічэньня рабочага дня. У СССР пра-

дольна, але ў апошні момант турэні доктар прызнаў, што Грамшы патрэбна санаторнае лячэньне. Будзе адпраўлен у турмы санаторы ў мястэчка Туры ўлабізу Бары. У апошні час становішча Грамшы падта дрэннае, бо перадача харчу вольі забаронена, а турэмны харч зьяўляецца для яго шкодным. Грамшы моцна аслабеў. Яму трэба перавесці падарожжа да Туры (600 кілям. па этапных турмах, у барбарскіх арыштанцкіх вагонах). Грамшы рашыў дамагацца пераводу ў турму ў 100 кілямэтрах ад Рыму, дзе ёсьць санаторыі.

## Члены ЦК Італьянскай кампартыі пасаджаны ў самыя жахлівыя турмы

ВЕНА, 17. Паводле вестак з Італіі, большая частка засуджаных на справе ЦК Італьянскай кампартыі, адпраўлена ў турму Парталонганэ на ўсходнім узьбярэжжы выспы Эльбы. Турма гэта належыць да ліку самых жахлівых у Італіі. Зьявляюцца трымаюцца ў камэрах у падвале. Тэрачыні, Рыбольдзі і Равэда пераведзены ў турму Вольтэра, якая таксама лічыцца адной з найгоршых. Фэрары адпраўлен у параўнаўча, добрую турму паміж Сіенай і Пісай. Грамшы назначаны ў турму Парталонганэ.

## Згода паміж Мукдэнам і Нанкінам

ШАНХАЙ, 17. Паведамляюць, што паміж Чан Кай-Шы і прадстаўнікамі Чжан-Суэ-Ляна дасягнута згода, якая здавальняе абодва бакі. Паводле гэтай згоды Чжан-Суэ-Лян падмае гамінданэўскі сьцяг у Манчжуры. Прадстаўнікі Чжан-Суэ-Ляна выехалі ў Мундзі для дакладу аб выніках перагавораў. ШАНХАЙ, 17. Перадаюць, што камуністы Хо-Лун згуртоўвае свае сі-

лы,— некалькі тысяч салдат, у раён Шан-Чы і Юнчы, у паўднёва-заходняй частцы Хунаньскай правінцыі. З Чанша (галоўны горад Хунаньскай правінцыі) паведамляюць, што войскі, пад кіраўніцтвам камуністычэскага Чун-Дэ і Мао Цзэ-Туна занялі значную частку ўсходняй Хунані і зноў занялі горад Пінсян.

## Новая пралетарская партыя ў Японіі

ТОКІЁ, 15. У Токію адбылася канфэрэнцыя лідэраў розных левых прафэсійна-прамысловых і іншых пралетарскіх арганізацый, прысьвечаная пытанню аб арганізацыі новай пралетарскай партыі замест Родо Намінто (рабоча-сялянская партыя), якая аб'яднала цэнтрыфікалі і левыя элементы японскага рабочага руху.

Новая партыя пад назваю Мусянтай Сюто (пралетарская масава партыя) ставіць сваёй задачай барацьбу супроць правай п'ямы ў Родо Намінто. Адзін з рэфармісцкіх лідэраў заявіў, што новая партыя «толькі шыльда, пад якой хаваецца камуністычная тэндэнцыя».

## Менскі партактў аб апошнім пленуме ЦК УсеКП(б)

Рэзалюцыя  
1. Заслухаўшы даклад т. Кіорына аб выніках ліпеньскага пленуму ЦК УсеКП(б), агульна-гарадзкі сход партыйнага акумуля Менскай арганізацыі поўнасьцю ўхваліў і далучаецца да ўсіх пастаноў пленуму і турмае іх да кіраўніцтва.  
2. Агульна-гарадзкі сход заклікае ўсіх членаў партыі да адзінадушнага дружэснага правядзеньня ў жывіццё пастаноў ліпеньскага пленуму ЦК УсеКП(б) і для шырокага азнамленьня з імі паставіць гэтак п'ямы на абаварэньне партыйных сходаў.  
3. Актыв даручае бюро АК распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы, выходзячы з пастаноў пленуму.

## Макс Гельц застаецца ў турме Судовыя ўлады сабатуюць вызваленьне камуністычэскага

БЭРЛІН, 16. Паведамленьне аб тым, быццам Мак Гельц вызвалены з турмы і мае прыехаць у Бэрлін, выклікала моцнае хваляваньне сярод бэрлінскіх рабочых.

Нумары «Ротэ Фанэ», у якіх было зьмешчана гэта паведамленьне, былі зараз-жа раскуплены ў рабочых кварталах. На многіх пралетарскіх вуліцах адразу-жа зьявіліся чырвоныя сьцягі. Усюды ліхарадачна рыхтаваліся да яго сустрэчы.

Калі паведамленьне аб вызваленьні М. Гельца было абвергнута, рабочыя былі глыбока расчараваны і пацуючы незадавальненьня, якое ахапіла іх яшчэ больш узмоцілася, калі яны даведліся, што дзякуючы сабату судовых улад затрыманьне вызваленьне ўжо амніставаных зьявляюцца.

З управы катаржнай турмы ў Зонэнбургу атрымана па тэлефону паведамленьне, што ў панядзелак, 12 гадзінаў, там яшчэ ня быў атрыман ад міністэрства юстыцыі загад аб вызваленьні зьявляюцца, якія з прычыны гэтага пачалі абструкцыю. Акрамя таго, адтуль паведамілі, што эпутат парламанту тав. Гале, які

выехаў у Зонэнбург для рабсьледваньня станаўшча, ня будзе дапушчаны ў турму.

Што датычыцца Макса Гельца, дык магчыма ўсё-ж, што ён будзе ўмоўна вызвалены ў бліжэйшы дні.

З крэпасці Гальноў паведамляюць, што фашысцкія зьявляюцца выпусківаюць на волю, у той час, як камуністычэска яшчэ трымаюць у турме. Зьявляюцца турмы ў Лютрынгаўзе аб'явілі галадоўку, абвясцілі галадоўку таноса і палітзьявляюцца ў турме Фюльсбютэл.

БЭРЛІН, 17. Вызваленыя з Зонэнбургскай катаржнай турмы і з крэпасці Гальноў пралетарскія палітычныя зьявляюцца прыбываюць у Бэрлін сёння. Рабочыя чакалі вызваленьных на ванзале яшчэ ўчора.

Калі стала вядома, што з вызваленьнем здарылася заміна, сабраўшыся рабочыя ў ліку 10.000 чалавек надзьвіжыліся абурыліся. У выніку было некалькі сутычак з паліцыяй, якая пусьціла ў рух гучавыя палкі і страляла ў паветра. Шмат рабочых пакалечана. Некалькі чалавек арыштавана.

## Менскі партактў—VI кангрэсу Камінтэрну

Актыв Менскай арганізацыі ад імя ўсіх членаў партыі і рабочых Менску шле гарачае прывітаньне баявому штабу рэвалюцыйных арміяў усіх краін—Камуністычнаму Інтэрнацыяналу.

VI кангрэсу прадстаіць вялікая гістарычная работа па абгульняючым влізарнае практыкі сусьветнага камуністычнага руху, па прыняцьці праграмы, якая будзе ідэйным маяком для працоўнага чалавецтва.

Актыв упэўнены ў тым, што VI кангрэс павольна-ленінску вырашыць усе задачы, што стаяць перад пралетарыятам усяго сьвету.

Няхай жыве VI кангрэс Камуністычнага Інтэрнацыяналу—баявы штаб сусьветнай рэвалюцыі!

# Другі зьезд партыі

(Да 25-годзьдзя)

У 1923 годзе наша партыя святкавала дваццаціпяцігодзьдзе свайго жыцця і рэвалюцыйнай барацьбы. Пачатак свой партыя вядзе ад першага партыйнага зьезду ў 1898 годзе. На гэтым зьездзе была першая спроба аб'яднаць раскіданыя маладыя сацыял-дэмакратычныя арганізацыі («Саюзы барацьбы за вызваленне рабочае класа») у адзіную партыю. Зьезд выдаў маніфэст, у якім агалашалася стварэнне Рас. Сац.-Дэмакратычнай Партыі, але на справе партыі стварыць не ўдалося.

Царская паліцыя арыштавала разыходжаньне, а потым і раскол паміж бальшавікамі і меншавікамі. А зараз коротка скажам аб тым, у якіх умовах падрыхтоўвалася скліканьне II-га зьезду партыі.

Пасьля разгрому сац.-дэмакратычнай (аб якім мы гаварылі вышэй) і арышту лепшых правадзроў (у тым ліку Леніна), хутка вырасьлі новыя, маладыя сацыял-дэмакратычныя гурткі.

Ніякіх царскіх прасьледваньні не маглі ў корані зьнішчыць сацыял-дэмакратычны рух, бо непаруйна расла рабочая кляса і ўзмацнялася барацьба рабочых з уціталістамі.

Першая іх каронная памылка заключалася ў тым, што яны барацьбу эканамічную аддзялілі ад барацьбы палітычнай. На справе гэта—два бакі адной барацьбы. Палітыку нельга аддзяляць ад эканомікі. І рабочыя хутка самі гэта зразумелі.

Калі рабочыя пачыналі забастоўку на фабрыцы (гэта барацьба эканамічная), а начальства выклікала для іх удыхаміраньня паліцыю або салдат гэта ўжо барацьба дзяржавы з рабочымі або палітычная,—спрабуй тут воль падзяліць палітыку і эканоміку.

## Забойства прэзыдэнта Мэксыкі Абрэгона

### Палітычнае становішча ў Мэксыцы ўскладняецца

НЬЮ-ЁРК, 17. Паводле атрыманых тут вестак з Мэксыкі, сёньня забіты падаўна абраны мэксыканскі прэзыдэнт Абрэгон.

НЬЮ-ЁРК, 17. Паводле паведамленьня аб забойстве падаўна абраны мэксыканскага прэзыдэнта Абрэгона афіцыйна пацьверджана.

Забойства здарылася на банкце, які адбыўся ў адным рэстаране недалёка ад юрады Мэксыко. Забойца пачаў раз выстраляць у Абрэгона, які зараз-жа памёр. Забойца арыштаваны, асоба яго да гэтага часу не ўстаноўлена.

У сувязі з забойствам Абрэгона палітычнае становішча ў Мэксыцы значна ўскладняецца. На прэзыдэнцкіх выбарах, якія пачаўся адбыліся, акрамя Абрэгона ня было іншых кандыдатаў. Выстаўлены раней на пост прэзыдэнта два кандыдаты—супраціўнікі Абрэгона—Гомес і Сэррано былі накараны сьмерцю на абвінавачанні ў дзяржаўнай здрадзе. Згодна мэксыканскай канстытуцыі, сучасны прэзыдэнт Каіс не можа заставіцца на пасту прэзыдэнта ліччы на адзін тэрмін, а зь яго да наступнага тэрміну другі раз абраны прэзыдэнтам.

Тут зьяўляецца пытаньне на тую акалічнасьць, што асоба забойцы да гэтага часу не ўстаноўлена і значна, што ўзаемаадносін паміж Абрэгонам і Марамэсам (лідэр рэфармісцкага аб'яднаньня прафсаюзаў) пачаўся павольна. Па думцы палітычных колаў, ніці ад забойцы могуць весты імяна да рэфармісцкага аб'яднаньня прафсаюзаў, тым больш, што ўнутры аб'яднаньня прафсаюзаў існуе гэтак званая «група дэмакратычнай», якую ня раз абвінавачвалі ў тэрарыстычных актах.

Пакуль ніякой акрэсьленай сувязі паміж забойствам Абрэгона і лідэрамі рэфармісцкага аб'яднаньня прафсаюзаў не ўстаноўлена.

## Польска-літоўскія перагаворы перарваны па віне Польшчы

### Заява літоўскага прэм'ера Вальдэмараса

КОўНА, 17. Літоўскі прэм'ер Вальдэмарас у інтэрв'ю з прадстаўнікамі друку характарызаваў апошнія польска-літоўскія перагаворы ў Коўні, заявіў, што перагаворы закончыліся бязвынікова па віне Польшчы.

На запытаньне аднаго а карэспандэнту адносна манэўраў польскай арміі ў польска-літоўскім пагранічным раёне, Вальдэмарас адказаў, што ён яшчэ ня мае нахонт гэтага ніякіх вестак.

«Калі чуткі аб гэтых манэўрах пацьвердзяцца,—сказаў Вальдэмарас,—дык гэта была б правагадыя з боку Польшчы. Весткі аб манэўрах літоўскай арміі, якія зьявіліся ў польскім друку—няверныя. У Арандах

# Пленум ЦКК КП(б)Б Барацьба мас з бюракратызмам

З дакладу т. Сьвєрдыдава

У барацьбе з бюракратызмам і наганінай бюро скаргу НК РСІ прымавала вялікі ўдзел. Раней бюро скаргаў правярала скаргі праз вышэйшастаячыя органы, на якія скардзіліся. Пры такім парадку скаргі вельмі часта пападалі ў рукі тых, якія непасрэдна скардзіліся. Скаргі атрымліваліся ня толькі в г. Менску, але са ўсіх акруг БССР. Пасьля саваківага пленуму ЦКК КП(б)Б—праца бюро скаргаў была рэарганізавана і створаны такі-ж бюро скаргаў па ўсіх акругах.

Бюро скаргаў ЦКК-РСІ у сваёй рабоце кіравалася пастановамі 15-га зьезду УсеКП(б) і пленуму ЦКК КП(б)Б. Гэтыя пастановы гаварылі аб тым, што неабходна весты рашучую барацьбу з канкрэтнымі зьявішчамі бюракратызму, цяганіны, пратэктывізму і няўважлівых адносін да запытаньняў працоўных мас. Для таго, каб лепш і хутчэй скаргі абмяркоўваліся і расьсьледваліся, у работу бюро скаргаў былі ўцягнуты рабочыя з прадпрыемстваў. На 14 буйных прадпрыемствах г. Менску былі праведзены сходы, дзе бюро скаргаў арабіла сьправадачу аб сваёй рабоце і было абрана 50 рабочых у якасьці засядацеляў. Аднацова з гэтым акруговы камітэт ЛКСМ вылучыў 15 асоб, в атраду лёгкай кавалерыі—10 чалавек і 60 рабочых добраахвотна агадзіліся дапамагаць бюро скаргаў у рабоце. Такім чынам за кароткі тэрмін накол бюро скаргаў НК РСІ арганізавалася актыўна з 125 асоб. Такім-жа чынам па ўсіх акругах Беларусі былі таксама абраны рабочыя засядацелі і прыцягнуты да работы ўдзельнікі РСІ гарсаветаў і атрады лёгкай кавалерыі. Гэта рабочая маса дапамагала бюро скаргаў РСІ ў высьвятленьні розных скаргаў, у абсьледваньні некаторых скаргаў і давала магчымасьць паскорыць пра-

хаджэньне спраў. Усяго паступіла скаргаў у бюро скаргаў па ўсёй БССР вышэй 4.800 ва апошніе паўгодзьдзе. Акрамя гэтага весты масавыя скаргі якія не падаюцца ў пісьмовым відзе, людзі зьяўляюцца персанальна, скардзяцца вусна і тут-жа на месцы ім аказваецца ўсялякае садзейнічаньне нарадамі або па тэлефону. Такім скаргам вучоты не вьдвеецца і прыбізаня такіх бывае ў сярэднім чалавек на 20-25 у дзень.

У бюро скаргаў НК РСІ ва апошніе паўгодзьдзе паступіла вазу і рабсьлякорэўскіх вазетак 1376, што ў параўнаньні з мінулым паўгодзьдзем аьўляецца павялічэньнем на 147 проц. З разгледжаных скаргаў задаволены 14,4 проц., перададзены на разгляд і вьрашэньне належным органам пад кантролем бюро скаргаў 41,5 проц., перададзены ў пракуратуру 1,3 проц., даны ўказаньні 5,4 проц. скаргаў і адмоўлена за адсутнасьцю законных прэтэнзій 37,5 проц. З разгледжаных спраў на 86 скаргаў былі вьнесены пастановы аб прыцягненьні да адказнасьці вьнаватых, на 13 скаргах—справы перададзены ў прэзыдыум ЦКК.

Цікава, на што скардзяцца рабочыя і сьляне. З усіх паступіўшых вазу скардзіліся на бюракратызм і цяганіну 27,2 проц., на парушэньне праў працоўных—10,4 проц., на няправільнае вьлічэньне падаткаў—4,8 проц., на зямельныя і лясныя справы—9,6 проц., на зьвязаньствы паасобных працаўнікоў дзяржаўнага і каапаратыўнага апаратаў—13,6 проц., на пратэктывізм—3,6 проц., на няверна наложаны штраф—3,4 проц., на бэагаспадарчасьць—1,3 проц. і розных—26,2 проц.

Па сацыяльным складзе скаргаўшчыкі зьяўляюцца: рабочыя—20,3 проц., сьляны—36,3 проц., чырвонаярмейцаў—3,1 проц., служачыя—14,5

проц., дзяржаўныя ўстановы—2,3 проц., непрацоўны элемент—3,9 проц. невядомыя—19,3 проц.

На райвыканкомы і сельсаветы бюро скаргаў паступіла 14% скаргаў, на акругвыканкомы і інспектарыяты, якія знаходзяцца пад яго ведаваным—10,1 проц., на зямельныя і лясныя работніцаў—13 проц., на судовыя органы—9 проц., на гаспадарчыя арганізацыі—8,3 проц., на камгасы і жалты—6,3 проц., на падатак—4,2 проц., на адміністрацыйныя органы мідзям—3,4 проц., на працоўныя арганізацыі і прафсаюзныя органы—9,1 проц., органы шлятоў і вьзосін—1,6 проц., на розныя—20,1 проц.

Тэрміны пратадзэньня скаргаў вьмного зьменшыліся.


Звыш 51 проц. скаргаў былі вазволены ў двухтыднёвым тэрміні і амаль 23 проц. усіх скаргаў былі разгледжаны ў працягу аднаго месяца.

Скаргі разгледзіліся роньня, сьмат іх былі выпадкі вьдзіарнейшага бюракратызму, цяганіны, пратэктывізму і г. д.

Трэба адзначыць, што друг маш асьвятляе дзейнасьць бюро скаргаў, што, зьяўляючыся в шырокім рабочым масам, мы лічце на вельмі мого зьяўляцца в газэтах.

Нам трэба ў далейшым дабіцца, каб на нашы запытаньні партыйныя і вьдзіарнейшыя органы хутчэй адказвалі і аказвалі па сутнасьці, а не фармальнымі адказаў. Нам трэба больш агупаваць рабочыя масы вакол бюро скаргаў РСІ і пры данамае рабочых засядацеляў, лёгкай кавалерыі і добраахвотнікаў умацціць барацьбу з бюракратызмам, цяганінай і ўсім тым ненармальным зьявішчамі, якія яшчэ існуюць ва ўзаемаадносінх паміж паасобнымі работнікамі нашы апаратаў і працоўнымі масамі.

## ОБЩАЯ КАРТИНА БОРЬБЫ НА С'ЕЗДЕ



На с'езде РСДРП явилась завершением победы, искровцев "ява", экономистами ("рабочее движение") и положил прочное начало настоящей рабочей партии. Он завершил долгую борьбу с Искровщиной, раздробленностью и кулачеством. Была принята партийная программа.

Но среди самих "искровцев" произошла раскол. Революционная часть партии ("искровцы большевистская", большевики) отмежевалась от оппортунистической ("искровцы меньшевистская", меньшевики"). Между большевиками и меньшевиками на с'езде шли споры по поводу 8-й статьи партии (об обязанности члена партии), об отношении к либеральной буржуазии, о централизации, о составе партийных центров.

В эти споры окказались предвосущительными все дальнейшие разногласия между большевиками—как партией революционно-пролетарской и меньшевиками—как мелко-буржуазной партией. В избранный на с'езде Центральный Комитет и редакцию Центрального Органа "Искра" вошли большевики.

Представители Бунда вышли со с'езда, (Бунд затем вышел из РСДРП, так как разошлись с "искровцами" по национальному вопросу). Бунд требовал, чтобы его рассматривали как единственного представителя всего жиёмущего в России еврейского пролетариата, "искровцы" не могли согласиться на дробление РСДРП на отдельные национальные партии).

абраны зьездам Цэнтральны Камітэт партыі і разграміла рад найбольш моцных арганізацый.

Толькі праз пяць год, у 1903 годзе, у Лёндане быў склікан новы, II-гі зьезд, які і зрабіў моцны пачатак Расійскай Сацыял-Дэмакратычнай Рабочай партыі.

У гісторыі нашай партыі гэты зьезд мае вялікае, выключнае значэньне. Ён ня толькі зрабіў пачатак сацыял-дэмакратычнай партыі наогул,—ад гэтага зьезду вьдучь свой пачатак і бальшавікі. Самае слова бальшавік упершыню зьявілася на гэтым зьездзе. На радзе важнейшых пытаньняў рэвалюцыйнай барацьбы зьезд падзяліўся на дзьве няроўныя часткі: большасьць і меншасьць. На чале большасьці на зьездзе стаў У. І. Ленін.

Пазьней мы растлумачым, па якіх пытаньнях выніла на зьездзе

Сац.-дэмакратычнай арганізацыі — плоць ад плоці і кроў ад крыві рабочае класа і рабочага руху.

Але маладыя гурткі сац.-дэмакратыў былі мала загартаваны і кепска падрыхтаваны да рэвалюцыйнай барацьбы. Іх віраўнікі прышлі да таго фальшывага перакананьня, што з царскім самаўладствам рабочым наогул ня трэба і ня час змагацца. Няхай, моў, гэтым займаецца буржуазія і буржуазная інтэлігенцыя, якім самаўладства памешчыцкага цара таксама нявыгодна. А рабочым, моў, патрэба толькі барацьба за паліпшэньне быту, за меншыя рабочыя дзень, за лепшую заробатную плату, г. а. ня толькі барацьба эканамічная. Палітыка-ж няхай будзе справаю буржуазіі. Гэтыя сацыял-дэмакраты і атрымалі тады назву эканамісты.

Такім чынам, эканамісты замест таго, каб палітычна разьвіваць сьвяздомасьць рабочых, затумавалі, ашуквалі іх.

Але мала гэтага. Адаючы палітычную барацьбу з самаўладствам у рукі буржуазіі, эканамісты тым самым падпарадкавалі рабочых палітычнаму кіраўніцтву буржуазіі, рабілі з рабочых гарматнае мяса для буржуазіі.

І вось, перш чым склікаць другі зьезд партыі, прышлося з гэтымі эканамістамі вытрымаць жорсткую барацьбу. Трэба было ачмысьціць сацыял-дэмакратычны рух ад шкодных заблуждзеньняў, ад буржуазных уплываў на яго, якія праводзілі эканамісты.

Гэту барацьбу з посьпехам правяла рэвалюцыйная сацыял-дэмакратычная газэта «Искра», створавая Леніным.

## Прыгавар па справе аб эканамічным шпіянажы

МАСКВА, 17. На вьчэрнім пасяджэньні ваяеннай калегіі Вярхоўнага Суду 16-га ліпеня і на ранішнім па-

ру да двух год бэз строгага адмяжаваньня, а на заставаньні амністыі і, заліку папярэдняга зьявольна ад далейшай кары вызваліць.

Падсудныя Арлоў, Матвонь і Малменю прызнаны вьнаватымі ў перадачы вестак зь іх на падданьні і

сянаў турэмнага зьявольна. Бабія і Долян апраўданы.

Да ўсіх вясуджаных, за выключэньнем Акальзіна, Кэпле і Пэўнага, амністыя заставана. Па амністыі ўсім ім тэрмін зьявольна зьменшаны напалову. У сувязі з гэ-



суджэнні 17 лішня на справе аб эканамічным шпіяжажы вынесен прыгавар.

Пасудныя Акользін, Паўны, Кэп-ле, Барч, Бебякін і Берэзнік прызнаны вінаватымі ў зборы і перадачы чужаземным фірмам за граніцу эканамічных вестак, якія абаўляюцца дзяржаўнаю таемніцаю.

Акользін засуджаны на 8 год знявольнення са строга адмяжываннем з пазбаўленьнем правоў на два гады і а канфіскацыяй паловы маёмасці.

Паўны і Кэпле—да 4-х год—са строга адмяжываннем кожна, але без пазбаўленьня правоў. Абодвы—без застасавання амністыі.

Барч і Бебякін прыгавораны да 3-х год са строга адмяжываннем і канфіскацыяй адной пятай маёмасці, але на застасаванні амністыі вызвалены, як ад строга адмяжывання, так і ад канфіскацыі маёмасці і тэрмін знявольнення скарачаны ім напалову.

Берэзнік прыгаворан да 3-х год са строга адмяжываннем, але бяручы пад увагу яго першую судзімасць і хваробу, Вярхоўны Суд палічыў магчымым зменшыць яму ка-

## „Малыгін“ і „Красін“ на пошукі Амундсэна

МАСКВА, 18. Камітэт дапамогі «Італі» падвердзіў даны «Малыгін» загад накіравацца пасля пошукаў Амундсэна ў Архангельск.

Акрамя таго, на прапанову праф. Мясцава рашана і запрапанавана «Малыгін» арганізаваць харчовы склад на высах Карала Карла (Вайча) на выпадках, калі хто-небудзь з групы Алксандры, ці Амундсэна туды дабрэцца.

Далей камітэт заслухаў паведамленне аб становішчы «Красіна».

Выходзячы з таго, што на падставе заявы «Чыта ді-Мілано», італьянскі ўрад не мае намераў праводзіць далей пошукі, і што ў Чухноўскага няма дзялаў, а засталася толькі адна пара паплаўкоў, «Красіну» трэба выйсці за кромку льду. Для далейшых пошукаў патрабуецца акрамя таго, ремонт руля лодака. Таму камітэт запрапанаваў «Красіну» ісці ў Адвентсбэй з тым, аднак, каб ужыць усе меры да максімальнага скарачэння тэрміну ўстаюўкі самалёту на паплаўкі, паўзкі вугалю і рамонту.

Пасля гэтага на ўказанні камітэту «Красін» павінен далей шукаць Амундсэна і Алксандры, служачы базам для самалёту Чухноўскага.

Пасудныя Арлоў, Матвееў і Кальменеў прызнаны вінаватымі ў перадачы чужаземным фірмам за граніцу эканамічных вестак, якія абаўляюцца дзяржаўнаю таемніцаю.



Група абвінавачаных на справе эканамічнага шпіяжажу

# Па Савецкай Беларусі

## Сяляне дасьледчыкі

Яны сабраліся ўпяршыню. 180 дэлегатаў з розных акруг Беларусі. Сярод іх 120 сялян. Рэшта—аграпрадўнікі, прадстаўнікі ад камсамольскіх арганізацый, школ, дасьледчых гурткоў і іншыя.

Гэта—першая канферэнцыя інстытуту сялян-дасьледчыкаў і аграпрадўнікоў, якіх ахапляе Менская расьліна-водная станцыя пры навукова-дасьледчым інстытуце імя Леніна.

Сяляне-дасьледчыкі. Упэўнена і багата яны раскаваюць пра свае дасягненні за час дасьледчае работы.

Селянін Самавалавіцкага раёну, Шыманскі, раскавае, што, вярнуўшыся дадому з нямецкага плену, ён заваўся метаю культываваць сваю гаспадарку і ўгаварыць сваіх аднавяскоўцаў, каб і яны зрабілі тое самае. З Менскай расьлінаводнай станцыі быў прысланы да яго інструктар, які зьмерыў яго зямлю, даў яму некалькі парад і дармова высадзіў в Менску насеньне буракоў і угнаенне.

У першы год ураджай быў слабы, затое на другі год ужо вельмі ўдалы. З 350 сажняў—200 пудоў буракоў. Потым тав. Шыманскі пачаў праводзіць практыку з бульбаю, жытам і інш.

Вынікі добрыя, са галоўнае, усё праводзіцца разьмеркавальна, культурна.

Гісторыя інстытуту сялян-дасьледчыкаў зусім яшчэ маладая. Толькі два гады таму назад ён пачаў сваё існаваньне. Але, ня гледзячы на сваю моладзасьць, інстытут ужо мае шмат слаўных старонак дасягненняў. Вось аб іх, аб гэтых дасягненнях і гаварылі дырэктар расьлінаводнай станцыі т. Прохараў ва ўступным слове і дырэктар навукова-дасьледчага інстытуту імя Леніна т. Гарэцкі ў сваім дакладзе.

## Пашырэнне ветэрынарнай дапамогі

ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.). Сёлета мяркуецца выдаткаваць на ветэрынарную дапамогу насельніцтву 112.000 рублёў. Тры фэльчарскія пуніты намечана арганізаваць у дачэрскай вучасткі.

або іншага сац. становішча. Член партыі з 1925 г. Шавенька Ф. Д. да ўступленьня ў партыю 7 год працаваў маляром, у часе ўступленьня быў партыйным лясніцтва. Лічыцца служачым. Камісія выправіла сац. становішча на «рабочы».

Пашкоў І. А.—член з 1925 г.—да 1917 г. земляроб, па 1925 г. на выбранай працы, якую сумішчаў з працай у сваёй гаспадарцы. Зараз працуе выключна ў сваёй гаспадарцы. Лічыцца служачым. Камісія выправіла на «селянін».

А вось стары член партыі з 1917 г. Асіпчук С. С., да ўступленьня ў партыю працаваў сельсарам 8 год. Пасля 1921 г. ён ужо служачы. Лічыцца на сац. становішчы служачым. Камісія выправіла на «рабочы», бо служачым ён пачаў працаваць, будучы ўжо партыйцам.

Вальдэмарас далей азначыў, што паведамленьні польскага друку аб прывіям Гімалса (большы міністр замежных спраў, якому было даручана радай Лігі Нацыяў вывучыць польска-літоўскі канфлікт) зьяўляюцца фальшывымі.

У замежным друку зьявіліся паведамленьні аб тым, быццам у Коўна прыехала савецкая ваенная дэлегацыя на чале з Будзённым. Паведамленьне гэтае,—сказаў Вальдэмарас,—выдуманая Польшчай з тэндэнцыянаю мэтай.

На запытаньне аднаго карэспандэнта, што будзе, калі ў Кенігсбэргу ня будзе дасягнута ніякіх вынікаў. Вальдэмарас адказаў: «Вайны ніхто ня хоча і паўрад-ці ў Польшчы зноўдуча сьмелыякі, здольныя выклікаць пажар у Эўропе».

# Закладна швэйнага камбінату ў Віцебску

## Чым хварэе мазырскі пракурор?



Зьлева—тэрыторыя камбінату, падрыхтаваная да будаўніцтва. Справа—мітынг перад закладкай камбінату

Чым хварэе мазырскі пракурор? (Ад нашага мазырскага карэспандэнта)

Пракуратура, здаецца, павінна змагацца з пратэцыянізмам і самадурствам розных выглядаў. Гэта мусіць, не датычыць калінкавіцкага намесьніка пракурора. А вось і довад.

Нядаўна захварэў калінкавіцкі намесьнік пракурора. Як і кожнага застрахаванага яго лянцў раённы доктар, які для кансыліюму запраціў нават і другога доктара, што прыехаў з Кіева на адпачынак. Хвароба намесьніка пракурора праходзіла зусім нармальна. Раптам хворы ўспомніў:

— Ды я-ж пракурор! Што для мяне раённы доктар. Падаць сюды акруговага доктара.

І ляціць у Мазыр да акруговага пракурора патрабаваньне аб прысланні ў Калінкавічы акруговага доктара.

У гэты час якраз адбылася пасяджэньне прэзыдыума акрыўбанкому, і тут-жа на прэзыдыуме акруговы пракурор т. Гуло прымушан быў зварнуцца да інсэктара аховы здароўя з просьбай тэрмінова паслаць доктара да намесьніка пракурора ў Калінкавічы.

— Што вы,—зьяўляецца інсэктар аховы здароўя,—у Калінкавічах ёсьць 6 дактароў. Акрамя таго неабходна патрабаваньне раённага доктара, каб паслаць спецыяльнага доктара з акругі.

— А я вам прапаную зараз-жа высадць доктара. У процілеглым выпадку прыцягну вас да адказнасьці.

Пракурор нарабіў такога шуму, што прыйшлося спыніць пасяджэньне прэзыдыума акрыўбанкому.

Член партыі з 1925 г. Шавенька Ф. Д. да ўступленьня ў партыю 7 год працаваў маляром, у часе ўступленьня быў партыйным лясніцтва. Лічыцца служачым. Камісія выправіла сац. становішча на «рабочы».

Пашкоў І. А.—член з 1925 г.—да 1917 г. земляроб, па 1925 г. на выбранай працы, якую сумішчаў з працай у сваёй гаспадарцы. Зараз працуе выключна ў сваёй гаспадарцы. Лічыцца служачым. Камісія выправіла на «селянін».

А вось стары член партыі з 1917 г. Асіпчук С. С., да ўступленьня ў партыю працаваў сельсарам 8 год. Пасля 1921 г. ён ужо служачы. Лічыцца на сац. становішчы служачым. Камісія выправіла на «рабочы», бо служачым ён пачаў працаваць, будучы ўжо партыйцам.

Вальдэмарас далей азначыў, што паведамленьні польскага друку аб прывіям Гімалса (большы міністр замежных спраў, якому было даручана радай Лігі Нацыяў вывучыць польска-літоўскі канфлікт) зьяўляюцца фальшывымі.

У замежным друку зьявіліся паведамленьні аб тым, быццам у Коўна прыехала савецкая ваенная дэлегацыя на чале з Будзённым. Паведамленьне гэтае,—сказаў Вальдэмарас,—выдуманая Польшчай з тэндэнцыянаю мэтай.

На запытаньне аднаго карэспандэнта, што будзе, калі ў Кенігсбэргу ня будзе дасягнута ніякіх вынікаў. Вальдэмарас адказаў: «Вайны ніхто ня хоча і паўрад-ці ў Польшчы зноўдуча сьмелыякі, здольныя выклікаць пажар у Эўропе».

# Праца не на вышыні

## Праца не на вышыні

Усё гэта свядоўць аб тым, што рост арганізацыі ў ячэйках праходзіць самалёкам. Толькі гэтым і тлумачыцца адсутнасьць павышэньня машынага росту арганізацыі ва апошні час, ня гледзячы на рост актыўнасьці рабочых мас і разьортваньне самалётнасьці.

Гаррайком лічыць неабходным, асабліва ў зьвязку з надыходзячым 25-гадовым юбілеем 2-га зьезду УсеКП(б) правесіць наступныя меры-прыёмы. Пытаньне аб росьце партыйнасьці на агульных сходах і бюро ячэек, на якіх падагуліць работу кожнай ячэйкі на ўцягненьні рабочых у партыю і даць кампартыйныя заданні паасобным таварышам па гэтым пытаньні. Склікаць ячэйкавыя нарады пізавых інстытутаў для растлумачэньня важнасьці і метадаў ўцягненьня рабочых у партыю. Бюро ячэек разам з фракцыямі абавязьмясцомаў павінны склаць зьлічэньні беспартыйнага актыву для абавараньня пытаньняў аб рабоце ячэек сярод беспартыйных і высветліць, што перашкаджае беспартыйнаму актыву ўступленьню ў партыю.

Бюро ячэек павінны перайсьці на плянавую работу па вярбоўцы рабочых у партыю, для чаго неабходна зьявіцца дасканалым вывучэньнем якаснага складу беспартыйнага актыву, партраслойкі ў паасобных цэхах і аддзяленьнях і такім чынам наменціць тых беспартыйных рабочых, якія на працягу бліжэйшага году павінны быць уцягнуты ў партыю.

У зьвязку з тым, што надыходзіць тэрмін для пераводу таварышоў, якія былі прыняты ў кандыдаты партыі па кастрычнікавым закляку а кандыдатаў у члены партыі, бюро ячэек неабходна правесіць нараду гэтых таварышоў, высветліць падрыхтоўку кожнага ў паасобку і дапамагчы гэтым таварышам сваячасова перайсьці ў сапраўдныя члены партыі.

Праца не на вышыні (Смалявіцкі раён, Менскае акругі).

Усяго райарганізацыя ЛКСМБ налічвае 13 ячэек з лікам членаў 305 чалавек. За апошні час у арганізацыі ЛКСМБ заўважвалася значнае паслабленьне дысцыпліны.

Райкомам ЛКСМБ па гэтых зьявішчах прымаўся рашучыя меры, як напр., ў Забалотцай і Пінскай ячэйках амаль палова камсамольцаў, ня маючы дастаткова кіраўніцтва з боку бюро ячэек, разлажылася. У гэтых ячэйках бюро райкому былі праведены палітсуды.

Наогул у гэтым перыядзе РК ЛКСМБ прыйшлося ўжыць жорсткія меры да выкарчаваньня зьявішч, якія ганьбяць камсамольскую арганізацыю, было выключана 15 чалавек.

Зараз некаторыя ячэйкі, як Скурацкая, Амільякоўская, Бацітоўская, зрабілі пералом і пачалі лепш працаваць, прымаючы ўдзел у арганізацыі арцеляў і с.-г. калектываў, дапамагаючы ў працы на добрыя ўскі, рамонце дарог, пасадзіў лесу і г. д.

Шырока разгарнулі сваю працу Пацітоўская ячэйка і с.-г. арцель «Камсамольская Воля», якія ў часе веснавой пасаўкманіі ачышчалі збожжа, і сялянская беднята атрымлівала з арцелі лепшае насеньне. Сіламі арцелі ў мінулы васьмь беднае дармова рабіўся абмодот збожжа.

Адной з галоўных задач Смалявіцкай райарганізацыі ЛКСМБ райком партыі высуінуў: умацаваньне дысцыпліны, большы пералом ў бок кампартыйнага ўдзелу ў гаспадарчай працы, культываваць працу кіраўніцтва плянаарганізацыяй. С. Нортман.



Толькі пры ўмове ўдзялення ў работу шырокай работай грамадзянска-ці. Ажыўленьне вытворчых нарад, усеабавае здаровае крытыка зьві-зу зьяўляецца зарукай напярэдня-ня тых дэфектаў, якія мелі месца ў мінулым.

Падружыя павялічваюцца на 354 проц.

Такія, параўнальна вялізныя ва ўмовах БССР, капітальныя затраты выклікаюць значны рост вытвор-часьці. Прадукцыя за пяцігодзьдзе павялічваюцца на 354 проц.

У аднаведнасьці з намераным кірункам разьвіцьця ваасобных га-ліц прамысловасьці—рэзка зьмя-няецца ўдзельная вага асноўных груп. Да канца пяцігодкі асноўны-мі групамі стануць: швейная, га-

зельні плян у можа быць лічы-лася і прадукцыйнасьць працы: два месяцы назад мы выпускалі 700-750 скрынак у дзень, цяпер—900-950 пры гэтым-жа ліку рабочых.

Мышраб.

### Дружнай працай калектыву даблі-ся зьніжэньня

Папера патанела (Фабрыка паперы «Прафінтэрн», Нова-Барысаў)

Сабекошт паперы, так званай гля-заванай, у апошнім квартале зьнізіў-ся на 9,82 проц., матавай паперы— на 6,25 проц.

Чым дасягнута зьмяншэньне сабе-кошту? Максымальна скарыстаны па-паровыя машыны, зьменшаныся прастой, палепшыўся нагляд тэх-персоналу за работай, павялічылася выпрацоўка.

Апошні квартал красавік-чэрвень даў павялічэньне прадукцыі на 52 тоны, што складае каля 110 проц. вытворчай праграмы. Рост прадук-цыі, у параўнаньні з мінулым квар-талам, складае каля 12 1/2 проц.

Рацыянальна скарыстоўваюцца ра-бочая сіла, асабліва па механічным цэху і сталіярнай майстэрні. Калі раней бягучы рамонт фабрыкі абслу-гоўвала 10-12 чалавек, зараз абыхо-дзяцца з 3-4 рабочымі, а рэшта за-нята пераабсталяваньнем.

У якасьці аналу шырока скарыс-тоўваюцца абрэвіяваны завод «Кам-інтэрн». Раней ужывалі 3-4 кубы ў дзень, зараз кідаюць у топку 7-8 куб-аў.

Скарэчэньне агульна-заводскіх выдаткаў і канторскага апарату дасяць 2.600 руб. эканоміі ў год.

Узьялася і зарплата рабочых. У параўнаньні з красавіком зарплата групы прэміяльшчыкаў у чэрвені месяцы павялічылася на 13% проц. Наогул, на фабрыцы адчуваецца гас-падарчае вока.

В.

Завод сам па сабе невялікі. Рабо-чых у ім—45 чалавек. Але ён пра-славіўся на ўсю акругу паводзінамі старшыні заўкому.

Гэтакага старшыню рэдка дзе знайдзеш.

Да Мазырскага акрапрафсавету дай-шлі чуткі, што ў заўкоме заводу «Чырвоны Дазор» (Вабань, Тураў-скага раёну).

Выехаўшая на месца камісія вы-светліла, што старшыня заўкому ў размовах з рабочымі ў якасьці аргу-менту пускаў у ход свае кулакі. Ня прыходзіцца ўжо гаварыць аб тым, што яго ўлюбёным звычайным сло-вам быў «трохпавярховы мат».

Ня кожнага рабочага зьбіваю стар-шыня заўкому. Былі рабочыя, якія маглі даць яму рэшту. І вось з та-кіх ён стварыў групу на вышэйшым.

Нават, калі на завод прыехала ка-місія, рабочыя маўчалі спачатку, ні-бы ў рот вадзі набраўшы і толькі тады, калі камісія паведаміла аб ме-рапрыемствах па аздараўленьні пра-цы на заводзе, у рабочых разьвяза-ліся языкі.

Райком партыі пастанавіў зьняць з работы старшыню заўкому і, нао-гул, правесці дэтэрмінаваны перавы-бары заўкому.

Можна падумаць, што на заводзе ня было партыйнай ячэйкі. Не! Ячэй-ка была, але яна не рэагавала на абурэньні паводзіны старшыні заў-кому.

Б. Ш.

Павялічэньне прадукцыі на 52 тоны, што складае каля 110 проц. вытворчай праграмы.

Рацыянальна скарыстоўваюцца ра-бочая сіла, асабліва па механічным цэху і сталіярнай майстэрні.

У якасьці аналу шырока скарыс-тоўваюцца абрэвіяваны завод «Кам-інтэрн».

Скарэчэньне агульна-заводскіх выдаткаў і канторскага апарату дасяць 2.600 руб. эканоміі ў год.

Узьялася і зарплата рабочых. У параўнаньні з красавіком зарплата групы прэміяльшчыкаў у чэрвені месяцы павялічылася на 13% проц.

Наогул, на фабрыцы адчуваецца гас-падарчае вока.

В.

Былі і такія рабочыя, што неад-вольны былі парадкамі, але яны ба-язліся гаварыць. Самакрытыка была ў поўным загоне.

Райком партыі пастанавіў зьняць з работы старшыню заўкому і, нао-гул, правесці дэтэрмінаваны перавы-бары заўкому.

Можна падумаць, што на заводзе ня было партыйнай ячэйкі. Не! Ячэй-ка была, але яна не рэагавала на абурэньні паводзіны старшыні заў-кому.

Б. Ш.

Павялічэньне прадукцыі на 52 тоны, што складае каля 110 проц. вытворчай праграмы.

Рацыянальна скарыстоўваюцца ра-бочая сіла, асабліва па механічным цэху і сталіярнай майстэрні.

У якасьці аналу шырока скарыс-тоўваюцца абрэвіяваны завод «Кам-інтэрн».

Скарэчэньне агульна-заводскіх выдаткаў і канторскага апарату дасяць 2.600 руб. эканоміі ў год.

Узьялася і зарплата рабочых. У параўнаньні з красавіком зарплата групы прэміяльшчыкаў у чэрвені месяцы павялічылася на 13% проц.

Наогул, на фабрыцы адчуваецца гас-падарчае вока.

В.

Былі і такія рабочыя, што неад-вольны былі парадкамі, але яны ба-язліся гаварыць. Самакрытыка была ў поўным загоне.

Райком партыі пастанавіў зьняць з работы старшыню заўкому і, нао-гул, правесці дэтэрмінаваны перавы-бары заўкому.

Можна падумаць, што на заводзе ня было партыйнай ячэйкі. Не! Ячэй-ка была, але яна не рэагавала на абурэньні паводзіны старшыні заў-кому.

Б. Ш.

## Чого патрабуе пяцігодка?

Прамова т. Карпа

Тав. Карп спыніўся, галоўным чынам, на задачах, якія станць пе-рад прамысловасьцю.

Асноўным зьместам пяцігодкі зьяўляецца *капітальнае будаў-ніцтва*. Зразумела, што гэты ву-частак работы пэвінен стаць у цэнтры ўвагі.

Ня менш сур'ёзнай задачай зьяў-ляецца *ўзмаценьне рацыяна-лізацыі*. Трэба дасягнуць найбольш эфэктыўных метадаў працы, ска-рыстаўшы ўсю практыку навейшай тэхнікі.

Кантрольныя лічбы намачаюць вялізны рост нашай прамысловась-ці. Прэзыдыум ВСНГ СССР у сваёй пастанове ад 2-га ліпеня прапана-ваў зьявіраць асаблівую ўвагу на *разьвіцьцё вытворчасьці, якія могуць скарыстаць мясцовую рабочую сілу. Гэта мерапры-емства даць магчымасьць паслабіць беспрацоўе і аграр-ную перанаселенасьць БССР.*

Наша генэральная задача—на

аснове *ўсямернага разьвіцьця прамысловасьці і гаспадаркі* максымальна станавіцца *рабо-чае клясы і асноўных кад-раў гаспадарнікаў і спецыя-лістаў*. Нам неабходна асабліва ўважліва падрыхтаваць да гэтай праграмы прамысловага будаўніц-тва. Мы павінны *тэхнічна і эка-намічна падрыхтаваць кожна-ю новую пабудову.*

Асаблівую ўвагу трэба зьявіраць на пытаньні праектаваньня будаў-ніцтва.

Павялічэньне прадукцыі на 52 тоны, што складае каля 110 проц. вытворчай праграмы.

Рацыянальна скарыстоўваюцца ра-бочая сіла, асабліва па механічным цэху і сталіярнай майстэрні.

У якасьці аналу шырока скарыс-тоўваюцца абрэвіяваны завод «Кам-інтэрн».

Скарэчэньне агульна-заводскіх выдаткаў і канторскага апарату дасяць 2.600 руб. эканоміі ў год.

Узьялася і зарплата рабочых. У параўнаньні з красавіком зарплата групы прэміяльшчыкаў у чэрвені месяцы павялічылася на 13% проц.

Наогул, на фабрыцы адчуваецца гас-падарчае вока.

В.

Былі і такія рабочыя, што неад-вольны былі парадкамі, але яны ба-язліся гаварыць. Самакрытыка была ў поўным загоне.

Райком партыі пастанавіў зьняць з работы старшыню заўкому і, нао-гул, правесці дэтэрмінаваны перавы-бары заўкому.

Можна падумаць, што на заводзе ня было партыйнай ячэйкі. Не! Ячэй-ка была, але яна не рэагавала на абурэньні паводзіны старшыні заў-кому.

Б. Ш.

## Паход супроць насцьценгазэты

Змаганьні з самакрытыкай у Белдзяржстраху

Мы сваячасова паведамілі аб надзвычайна дрэннай працы мяс-цому Белдзяржстраху, аб важным дэмакраты ў калектыве.

Мясцом, па пастанове ЦП саюзу савецкіх і гандлёвых служачых, рас-пушчан.

Неабходна тут адзначыць той важным які праводзіўся мясцом у адно-сінах рэдкалегіі насцьценгазэты.

У члены рэдкалегіі былі абраны «свае» людзі т. Сандлер, які ні разу ні пісаў ніводнай заметкі, і член мяс-цома тав. Куціцкі—поўнам. прад-стаўнікі мясцома ў вазеце.

Уведаўшы, што ў насцьценгазэту паступіла заметка, якая крытыкуе дзейнасьць мясцома, часовы стар-шыня яго тав. Воранаў парашаў і тут скарыстаць сваю ўладу. Раз ва-жым, дык на ўсім фронце.

Трэба прапусьціць заметку в заў-вагай, якая адхіляе ўсе адначаныя факты.

Для ўплыву на рэдкалегію былі прыняты тэрмінавыя мерапрыем-ствы: было склікана ў тэсе працы па-саджэньне мясцома сумесна з рэ-

калегіяй. Воранаў спачатку аўтары-тэна заявіў: «Заметка ня пойдзе», між тым ён аусім не зьяўляўся чле-нам рэдкалегіі, а толькі аноргам ячэйкі.

Потым, ня маючы ніякага права на разгляд заметкі, ён узяў яе і напі-саў доўгі адказ, які дзаволі сьмела, ў недапушчальным тоне абьяргаў усе факты, якія адначаны ў зает-цы і якія ў сапраўднасьці мелі мес-ца. Гэты адказ зьяўляецца агнём супроць самакрытыкі.

Рэдкалегія прымушана была зьмясьціць гэты адказ на старонках насцьценкі. Апорг і член бюро ячэйкі настойвае! Нічога ня зробіш!

Супрацоўнікі, убачыўшы артыкул Воранава пад зямёткай раброра, про-ста ахнулі ад здзіўленьня і крыкну-лі: «Вось і пуга на нашых крыты-каў».

Адзін з членаў мясцома нават прапанаваў «тэрмінава пераабраць рэдкалегію», каб пазбавіцца ад «не-уюдных» мясцома элементаў.

Змэр.—

Павялічэньне прадукцыі на 52 тоны, што складае каля 110 проц. вытворчай праграмы.

Рацыянальна скарыстоўваюцца ра-бочая сіла, асабліва па механічным цэху і сталіярнай майстэрні.

У якасьці аналу шырока скарыс-тоўваюцца абрэвіяваны завод «Кам-інтэрн».

Скарэчэньне агульна-заводскіх выдаткаў і канторскага апарату дасяць 2.600 руб. эканоміі ў год.

Узьялася і зарплата рабочых. У параўнаньні з красавіком зарплата групы прэміяльшчыкаў у чэрвені месяцы павялічылася на 13% проц.

Наогул, на фабрыцы адчуваецца гас-падарчае вока.

Павялічэньне прадукцыі на 52 тоны, што складае каля 110 проц. вытворчай праграмы.

Рацыянальна скарыстоўваюцца ра-бочая сіла, асабліва па механічным цэху і сталіярнай майстэрні.

У якасьці аналу шырока скарыс-тоўваюцца абрэвіяваны завод «Кам-інтэрн».

Скарэчэньне агульна-заводскіх выдаткаў і канторскага апарату дасяць 2.600 руб. эканоміі ў год.

Узьялася і зарплата рабочых. У параўнаньні з красавіком зарплата групы прэміяльшчыкаў у чэрвені месяцы павялічылася на 13% проц.

Наогул, на фабрыцы адчуваецца гас-падарчае вока.

# Хлебазагатоўкі ў БССР

## Сельская гаспадарка не зда-вальняе попыту на збожжавыя культуры

Заключылася хлебазагатоўчая кам-панія 1927-28 г. Падагульняньне вы-нікаў і выкарыстаньне практыкі гэтай кампаніі зьяўляецца вельмі важным пры ўступленьні ў новы хлебазагатоўчы перыяд. Пытаньню хлебазагатоўкі была аддана максы-мальна ўвага на красавіковым пле-нуме ЦК УсеКП(б) і на апошнім пленуме 10-га ліпеня г. г. На гэтых пленумах пытаньне аб хлебазага-тоўках было шырока абмяркована ў сувязі з агульным гаспадарчым ста-новішчам, была выпрацавана агуль-ная палітычная лінія ў гэтым пы-таньні і распрацаван рад мерапры-емстваў, якія палягваюць дасягнень-не максымальнага вынікаў у галіне хлебазагатоўкі.

Аналіз, які мы маем у даны мо-мант адначасна абстаноўкі пака-заў, што побач з бязуможным і пчаркім ростам сацыялістычнай прамысловасьці, ростам будаўніцтва, ростам спалываньня ў гарадох, зьяўляюцца з ростам рабочае клясы,

сельская гаспадарка і, у асаблівас-ці, яе збожжавая галіна адстае на-столькі, што ня можа задаволіць па-вялічэньня патрэбнасьці на хлеб-ныя прадукты. У самой сельскай гаспадарцы адбыўся рэзкі зрух у бок павялічэньня ўдзельнае вагі тэхнічных культур у агульнай масе сельска-гаспадарчае прадукцыі.

Дробна-сялянскі індывідуальны характар сельскае гаспадаркі, зьяв-заны з адсталымі спосабамі вытвор-часьці, прыводзіць да такога ста-новішча, што пры амаль дасягнутай даваеннай норме пасеўнай плошчы, на рынак выкідваюцца толькі 50% даваеннай нормы збожжапрадуктаў.

Неаднаведнасьць шпаркага тэм-цу разьвіцьця прамысловасьці з ад-сталасьцю ў сельскай гаспадарцы «тоіць у сабе небяспэку разрыву паміж сацыялістычным горадам і дробна-сялянскай вёскай, значыцца небяспэку парушэньня асноўнай умовы сацыялістычнага ператва-рэння вёскі».

Толькі дзякуючы раду сваячасова праведзеных мерапрыемстваў уда-

## Шляхі рэгуляваньня хлебаза-гоўкі

Асноўныя задачы, вырашэньне якіх павінна ўхіліць гэтыя неадпа-веднасьці, сфармуляваны апошнім пленумам. Гэтыя задачы: максы-мальна дапамога далейшаму ўзды-му дробнай і сярэдняй сялянскай гаспадаркі на аснове лепіскага ка-апэрацыйнага пляну, няўхільная ка-лектыўнасьць дробных і сярэдніх гаспадарак і стварэньне новых збож-жавых саўгасаў.

Мінулы перыяд паміма паказаных вышэй акалічнасьцяў, характары-зуюцца радам прычынаў, якія зрабілі рэальнымі труднасьці ў галіне хле-базагатоўкі. Да іх адносяцца ня-спрыячэныя суадносіны цэн на тэх-нічныя культуры і прадукты жывё-лагадоўлі з аднаго боку, і збожжа прадукты з другога, рад памылак плянавага і арганізацыйнага харак-тару і, нарэшце, выкарыстаньне труднасьцяў кулацкае часткае вё-скі.

Толькі дзякуючы раду сваячасова праведзеных мерапрыемстваў уда-

лося выраўняць становішча і закон-чыць хлебазагатоўчы год, дасягнуў-шы леташніх лічбаў. Галоўныя мера-прыемствы выразіліся ў наступным:

Завоз дадатковае колькасці прамтавараў, дадатковае абкладан-не верхавінных пластоў вёскі, пра-відэньне пазыкі ўзмацненьня ся-лянскае гаспадаркі, барацьба са скушчыткамі, стварэньне адзінага фронту хлебазагатоўшчыкаў і ма-білізацыя партыйных сіл, якая адыграла вялікую ролю ў ходзе хле-базагатоўкі.

На практыцы леташняга хлебаза-гатоўчага перыяду прунтуецца плян бачнасаваўнага элемента гаспадаркі на 1928-29 г.,—адзіна правільны шлях, які ў асноўным зводзіцца да наступнага:

1) Павялічэньне прамтаварнай пра-дукцыі і правільнае яе разьмерка-ваньне, якое забяспечвае завоз та-вараў у хлебазагатоўчыя раёны.

2) Павялічэньне падагковых ста-вак на верхавінныя пласты вёскі і абкладаньне несамярочных пры-быткаў.

3) Дасягненьне ў найменшы тэр-мін вялікіх вынікаў ад капітальных затрат.

4) Стварэньне да моманту рэалі-зацы ўраджаю таварнага рэзерву для манэўраваньня ў ходзе загато-вак.

5) Зьніжэньне «ножніц» у суад-носінах цэн і вытворчасьці збож-жавых прадуктаў і тэхнічных куль-тур.

6) Павялічэньне цэн на хлебапра-дукты з вар'іраваньнем іх па ра-ёнах.

7) Стварэньне адзінай дзяржаўнай хлебазагатоўчай арганізацыі «Саюз-хлеб», якая павінна аднаць буйней-шыя рэспубліканскія арганізацыі на чале з Хлебапрадуктам у адну—на пачатках акцыянаваньня.

Толькі шляхам правільнага ара-зуменьня намеранай лініі можа быць дасягнуты посьпех у справе хлеба-загатоўкі. Таму ліпеньскі пленум ЦК папярэджае ад магчымых пера-лібаў (спробы закрыцьця рынку, незаконныя вобскі абходы двароў), якія мелі месца ў некаторых раёнах Саюзу.

## Памылкі хлебазагатоўчай кам-паніі 1927-28 г.

Асноўныя палажэньні, выпраца-ваньня красавіковым і ліпеньскім пленумамі ЦК, далкам распаўсюд-жваюцца на БССР. Хоць наша рэ-спубліка зьяўляецца ў цэлым спа-жываўчым раёнам і хоць нашы маг-чымасьці ў галіне хлебазагатоўкі абмежаваны, мы ўсё-ж павінны іх максымальна ўлічыць і выкарыстаць з найбольшай поўнасьцю таварна-

лішкі ў тых раёнах рэспублікі, дзе яны ёсць. У хлебазагатоўчую кампа-нію 1927-28 г. у Беларусі ўдалося загатоўць 2.000.000 пудоў збожжа-вых культур. Дефіцыт нашага балы-су на жыце і пшаніцы вылічваўся ў 13 мільён. пуд. і быў накрыты за рахунак увозу з-за межы БССР, дасягнуўшага 12,6 мільёнаў пудоў. Забесьпячэньне хлебам у нас пра-ходзіць па двух кірунках: 1) так званым плянавым загатоўкі, уключ-чэньня ў агульны плян саюзнага рэ-гуляваньня. У парадку плянавага за-гатоўкі, якія ажыццяўляюцца нізавою сеткае нашай каапэрацыйнай сис-тэмы.

Іменна работа ў апошнім кірунку за хлебазагатоўчы перыяд 1927-28 го-ду мела рад хібаў, якія трэба ўлі-чыць і выправіць у надыходзячым кампанію. На мясцовыя загатоўкі якія займаюць параўнаўча невялі-кае месца ў нашым хлеба-фуражным балансе, з самага пачатку ня была зьвернута аднаведная ўвага, між-тым, як выкарыстаньне ўсіх магчы-масьцяў у гэтым кірунку можа зра-біць значны станюўчы ўплыў і на хлеба-фуражны баланс і на ўстой-лівасьць рынку.

Ня глядзячы на тое, што мерапры-емствы ў галіне фінансаваньня хле-базагатоўкі былі праведзены свая-

часова і сродкі на мясцох былі атры-маны ў час загатоўкі ў першае паў-годзьдзе вяліся вяла. Так, у Мсьці-слаўскім раёне, запрапанаваным аначны гаварныя лішкі, у пачатку кампаніі амаль нічога ня было зро-блена. Зразумела, што частка хлеба, досыць значная, пачыла ў нежа-даным для нас кірунку і трапіла да прыватніка. Толькі з студзеня ме-сяца, калі пытаньне аб хлебазагатоў-ках стала ў цэнтры ўвагі савецкай грамадзасьці, пашла сапраўдная работа, і калі за першае паўгодзьдзе было загатоўлена 500 тысяч пудоў збожжавых культур, дык другое паў-годзьдзе дало 1.500 тысяч пудоў.

Другім недахопам кампаніі было тое, што частка загатоўленага хлеба пашла па няправільных шляхах, апынуўшыся па-за вучотам, па-за агульным рэгулюемым зваротам. Так, бывалі выпадкі продажу хлеба адным каапэратывам другому і вы-падкі перэгуюемых перавозак часа-мі і за межы БССР, што і прыводзі-ла да зьявішч некаторай дэаргані-зацы рынку.

Гэтыя недахопы ні ў якім разе не павінны мець месца ў будучай кам-паніі. (Працяг будзе). А. Ф.



Лепшыя вынікі на правядзенні мітынгу-пераклічні маюцца толькі на частцы прадпрыемстваў, яц напрыклад: завод «Варшавянка». Пастаноўка работы на заводзе «Варшавянка» і некаторых інш. заводах Каапкамісіі і упоўнаважаныя, якія не разгарнулі яшчэ работы, павінны скарыстаць вельмі кароткі тэрмін для мітынгу-пераклічні і падагнаць сваю работу.

Менску. Маркунда тэлеграфную сетку Менску перавесці на падземны кабелі ў спецыяльных бетонных трубах. Пераабсталяванне сеткі будзе каштаваць звыш 100 тысяч руб. Грошы адпускаюцца Наркамштабам.

— Арганізацыя лугнавадзінных заводаў. Белсельбанк адпусціў Белсельтрэсту 10.000 руб. на пабудову двух лугнавадзінных заводаў. Заводы будуць пабудаваны ў саўгасат Селіца і Пяскі-старах жоніцаў.

запрапанавана бюро дапамогі рабоча-му вынаходніцтву пры ВСН у злучэнні з задачай да абавязковага скарыстання ў народнай гаспадарцы тых вынаходак, якія маюць практычнае значэнне і арганізацыя бюро дапамогі рабоча-му вынаходніцтву пры тых камісарыятах, якія маюць прамысловы гаспадарчы прадпрыемствы, а таксама запрапанавана ўзначыць наладзіць працу экспертнай камісіі па прадпрыемствах, зьспрымаючы асабліва ўвагу на рэгулярнае панаўненне і скарыстанне на прызначэнні фондаў пражаваных.

СНК прыняў даможаны НК Земляробства напрамак працы па развіцці свінагадоўлі і ў тым жа забяспечыць сыром намочанай да пабудовы ў 1930 г. у Воршы бэкнай фабрыкі, прызнаў неабходным фарсаванне развіццё бэкнай свінагадоўлі і даручыў НК Фінансаў адшукаць крыніцы асыгнавання ў 90 тысяч рублёў для ажыццяўлення мерапрыемстваў па бэкнаізацыі.

СНК прыняў патрабаванні арганізацыі падлік вынаходак для ступеністага скарыстання іх і даручыў НК Працы і ЦСПСБ забяспечыць прыём на працу па спецыяльнасці зарэкамандаваных слабе вынаходнікаў, палепшыць для іх наступленне ў тэхніку, рабфакі і вышэйшыя школы і запрапанавана акрэдытаваць пашырэнне на больш шлодзкіх вынаходнікаў кватэрны ўмоў, даныя навуковым працаўніком.

Для стварэння стымулю для больш шуткага пераходу сляніста ад падоўлі сальных свіней да свіней бэкнай (жылных) СНК даручыў масагануючым арганізацыям падрытаваць адпаведны рынкі збыту свіней з тым, каб у бліжэйшым годзе распачаць кантракцыю свіней на іх падоўлі на бэкн—8—9-месячнага ўросту.

Дапамога Месціспушаму дзіцячаму гарадку  
У зьвязку з цяжкім фінансавым становішчам дзіцяча гарадку, а таксама надаючы вялікую гату справе належнага выхавання дзіцяі, СНК пастаноўіў адпусціць на рамонт і абсталяванне Месціспушскага дзіцяча гарадку 65 тыс. руб.

# Тэатр і кіно

Мондзярж-тэатр	ГАСТРОЛІ МУЗКАМЭДЫ І ЧАЦЬВЕР, 19 ліпеня <b>„КОРНЕВІЛЬСКІЕ КОЛОКОЛА“</b> Музнамэдыя ў 3-х дзях, 4-х нарцінах, муз. Планнотта. Пачатак рэўна а 9 гадзіне веч.—Білеты ад 2 р. 25 л. да 40 н. У рабочай насе, для членаў прафсаюзу, св оіндай.
Летні сад Кіно-«Культура» Савецкая, 71	Апошняя назівка дзвэржкінапрам. Грузіі <b>„ПЕРШАЯ І АПОШНЯЯ“</b> драма ў 8 ч. Звыш праграмы—гастролі Л. З. Леанідава і Е. Арсат.
Кіно „Чырвоная Зорка“	Амерыканскі фільм <b>„ТРИ ІСПЫТЫ“</b> драма ў 7 част. Звыш праграмы—канцэртнае аддзяленьне.
Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“	<b>„КАХАНЬНЕ ў 16 ГОД“</b> Пачатак сэнсаў а 7 з пал. гадз. увеч.
Кіно „Інтэрнацыянал“	Толькі 3 дні 17, 18 і 19 ліпеня <b>Міс Мэнд</b> Працяг 2-й і апошняя 3-я сэртыя ў 10 частках.

## Пасьпяшэцца на жнівень і да канца году

— на старэйшую ў Беларусі газету —

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

УМОВЫ ПАДПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —  
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год — 9 „ 75 н.

Газета „Звязда“ дае сваім падпісч. дадаткам прымаецца падпіска на часопісь „**БАЛЬШАВІК БЕЛАРУСІ**“  
Падпісная цана: на год.—10 руб., на 6 мес.—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 50 кап.

Канторай газеты „Звязда“ прымаецца падпіска на часопісь „**ПОЛЫМЯ“**  
Падпісная цана: на год.—10 руб., на 6 мес.—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 50 кап.

Падпіска ПРЫМАВІЦЦА:  
У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“ —Савецкая, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзёна ах-9-3 гадз., упоўнаважанымі галоўнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.

**СЕКАРОВСКАЯ ЖИЛНИЦА**  
ОТДЕЛ № 1  
ТРЕБУЮТ: ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ СССР  
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА ПРЕСТАЖИ ВЫСЛУЖИТЕЛЕЙ ПО ГОЛОСНОМУ ЗАКАЗУ  
ПЕЧЕБ. УЧР. „СРАТІС“  
„Моск. опр. 00103“  
ЛАБОРАТОРИЯ КОЛЛЕРА ІЗ  
ОТД. 10

**ФОТО-ЦЫНКАГРАФІЯ ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ**  
НА КЛІШЭ ШТРЫХОВЫЯ ТОНОВЫЯ СЕТКА І ГРАВЮРЫ  
3 ЗАКАЗАМІ — ЗВАРОЧВАЦА ў галоўную кантору газеты „ЗВЯЗДА“ МЕНСК, САВЕЦКАЯ, № 63, 3-ці паверх.  
ПАРТРЕТЫ, ГРАВЮРЫ, ПЛАНЫ, СХЕМЫ, ФАКСІМІЛЕ, ЭТІКЕТЫ, ЦЕНЬНІКІ, ВОКЛАДКІ, ВІНЕТКІ, РЭКЛАМНЫЯ ПЛЯКАТЫ І ІНШЫЯ МАСТАЦКІЯ РАБОТЫ.

### Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакументы лічыць несапраўднымі:

- Кааперацыйная кніжка Рабіновіча І. Е., выд. МЦРК 2780
- Членская кніжка № 7034 Брэслава А. Н., выд. саюзам амунальнай 2781
- Кааперацыйная кніжка Карловіча У. Д., выд. МЦРК 2782
- сабовое пасьведчаньне Артамонавай Е. А., выд. к-рай сл. дзяі ст. Менск МББ ч. 2783
- Пашпарт Суботка І. І., выд. Менскай міліцыяй 2784
- Кааперацыйная кніжка Арлоўскага Д., выд. Бясядкім спажывецкім т-вам 2785
- Вуч. ваіскавая кніжка Навіцкага Б. І., выд. Самыхвалавіцкім РВК 2786
- Кааперацыйная кніжка Курган Р. Г., выд. МЦРК 2787
- сабовая кніжка Захарыча А. Н., выд. Менавенкаматам 2788
- Пясіёнавая кніжка Данкевіча С. О., выд. Менастрахасай 2789
- Вуч.-конск. кніжка № 489 Авцілеўскага В., выд. 6. Сымілавіцкі РВК 2790
- Пашпарт Фішкінай Р. Л., выд. Менскай міліцыяй 2791
- Кааперацыйная кніжка Бабіч Э. І., выд. МЦРК 2792
- Віза Бобрыка М. Г., выд. Заслаўскім пагранатрадам 2793
- Членскі білет № 934572 Дукора І. С., выд. саюзам металістых 2794
- Пасьведчаньне № 94 і характарыстыка Баско М. С., выд. Казіміраўскай ПШМ аб сканачэнні школы сялянскай моладзі 2795

### С У Д

#### Выпадак на чыгунцы

Наста Ліпінская, дзвучыма 22 гадоў, была старажыхай 339 перасуду МББ чыг. На не абавязку было сьцяць за тым, каб шляхбаум быў заўсёды замкнёным і адчыняўся толькі тады, казі ёсьць патрэба і няма небяспекі. Але за гэтым яна глядзела наўважліва. І вось 18 студзеня бегучага году праз гэта перасуд варочаліся ў Воршы на санях некалькі сляні, сыром якіх быў Тадэўш Чулоп. Бачачы, што шляхбаум адчынены, сляніе сьмелы паехалі ўперад. Раптам прыпадзі яздок заўважыў цягвік, які шварка лядеў па рэйках, Крыкнуўшы „сыдэражэсці! цягвік!“, ён пасьпеў пераскочыць. Але гэтага ўжо ня здолеў зрабіць Чулоп. Цягнік зачэпіў і паламаў санкі, а гаспадарэ вьмяў, ад чаго апошні і памёр. Сьледства выявіла і віну мамыністага Мікалая Андрэева, які ехаў і кіраваў гэтым цягвіком. Ня гледзячы на інструкцыю, ён ня даў сьвістка, пад'жджаючы да перасуду, а пераехаўшы і пераніўшы чалавека быццам не заўважыў нячасьці. Ія сымніў цягвік, каб дапамагчы, а паехаў далей, як ні ў чым ня быў.

### Паведамленьні

— Менскі апрогавы часовы савет таварыства бязбожні апавешчае ўсё таварышоў, вызначаных на курсы бязбожнікаў, што ў пятніцу, 20 ліпеня, 7 гадз. вечара ў памяшканні АПА Менакругкому КП(б)Б адбудзецца сход.

Часовы савет. — Праўленьне МЦРК даводзіць да ведама усіх пайшчынаў, якія маюць талоны на палучэньне шэрсці альбо оуіна, аб тым, што яны могуць атрымаць тавар да 20 ліпеня. Пасьля 20 ліпеня талёны будуць ануляваны.

— У пятніцу 20 ліпеня, г. г. рэўна, а 6 г. 30 мін. у памяшканні—заі паводжэньняў Гарсавету (Пляц Вол) адбудзецца пашыраны пленум сэцкі РСГ гарсавету.

Пытаньні: вынікі 20 проц. зьніжэньня адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў па першае паўгодзьдзе 27-28 і бгучыя справы.

На пасяджэньне павінны зьявіцца члены сэцкі РСГ гарсавету, дэлегатні прымцаваныя да сэцкі, прадстаўнікі гаррайкомаў партыі.

Кіраўнікі, оакратары ячэек, старшыні вытворчых і зноаміамаіі, старшыні заўкомаў і зноаміамаі—наступных прадпрыемстваў і арганізацыі: Гандальбуатрэту, заводу „Метал“ і „Уход“, цагельнік, ізрацовага, шавецкай майстэрні, будаўнічыя і гандальныя аддзёлы. Менасельпрам, сьнітабойня, мэлыны, УМТ, махорачная фабрына, асабоз, саўгасы, Зьввод, камунальна-абслугоўваючы тэатр, МЦРК, Белларок, Біко, кіраўніцтва прац інвектызмамі, менскае аддзяленьне БББ, мясцовыя аддзёлы Белсельбанку і Белсельсаюзу, прадстаўнікі прафэсійных аюазаў: саўгандальслужачых, металістых, харчавіноў, намунальнай, аблгаслесрабочых.

Старшыня АНК-РСІ Мундаў.

Прыблукіся **САБАКА ГАНЧАК** сьрэдняга ўросту, пажары. Прав тыдзень лічу сваім. За спраўнамі зьвэртацца ў кантору „Звязда“.

КОЖНЫ АДПУСКНІК можа атрымаваць газету **„ЗВЯЗДА“** НА МЕСЦЫ СВАЙГО АДПАЧЫНКУ Паведамце ў аддзел падпіскі газеты „Звязда“ ВАШ НОВЫ АДРАС, Вам будзе выслацца газета па месцы знаходжаньня ў водпуску БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.

Прыймо абвэстак у чарговы нумар газеты адбызаецца да 2-ога гадзіны дня